



Указ

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь

10 чэрвеня 2024 г.

№ 220

г.Мінск

Аб устанаўленні юбілейнага медаля

У азнаменаванне 30-годдзя з дня ўтварэння Камітэта дзяржаўнага кантролю:

1. Устанавіць юбілейны медаль ”30 год Камітэту дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь“.

2. Зацвердзіць Палажэнне аб юбілейным медалі ”30 год Камітэту дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь“, яго апісанне і ўзор пасведчання да гэтага медаля (прыкладаюцца).

3. Фінансаванне расходаў на выраб юбілейных медалёў ”30 год Камітэту дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь“ і пасведчанняў да іх ажыццявіць у межах сродкаў, прадугледжаных у рэспубліканскім бюджэце на ўтрыманне Камітэта дзяржаўнага кантролю, а таксама за кошт сродкаў, атрыманых ад рэалізацыі часопіса ”Дзяржаўны кантроль: аналіз, практыка, каментары“.

4. Дадзены Указ уступае ў сілу пасля яго афіцыйнага апублікавання.

Прэзідэнт
Рэспублікі Беларусь



А.Лукашэнка

ЗАЦВЕРДЖАНА

Указ Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь
10.06.2024 № 220

ПАЛАЖЭННЕ

аб юбілейным медалі ”30 год Камітэту дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь“

1. Юбілейным медалём ”30 год Камітэту дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь“ (далей – юбілейны медаль) узнагароджваюцца:

работнікі органаў Камітэта дзяржаўнага кантролю, у тым ліку грамадзянскі персанал органаў фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю, за ўзорнае выкананне службовых абавязкаў, дасягненне высокіх вынікаў работы;

ветэраны органаў Камітэта дзяржаўнага кантролю;

іншыя асобы, у тым ліку замежных дзяржаў, за значны ўклад у развіццё і ўдасканалванне дзейнасці па абароне інтарэсаў дзяржавы ад супрацьпраўных замахаў у эканамічнай сферы, забеспячэнне эканамічнай бяспекі Рэспублікі Беларусь.

2. Узнагароджанне юбілейным медалём ажыццяўляецца Старшынёй Камітэта дзяржаўнага кантролю.

3. Юбілейны медаль уручаецца Старшынёй Камітэта дзяржаўнага кантролю або па яго даручэнні адным з яго намеснікаў, іншымі кіраўнікамі органаў Камітэта дзяржаўнага кантролю.

4. Асобам, якія ўзнагароджаны юбілейным медалём, выдаецца пасведчанне ўстаноўленага ўзору.

5. Юбілейны медаль носіцца на левым баку грудзей форменнага або цывільнага адзення і пры наяўнасці іншых медалёў размяшчаецца пасля юбілейнага медаля ”100 год органам дзяржаўнага кантролю Беларусі“.

6. Паўторнае ўзнагароджанне юбілейным медалём не ажыццяўляецца. Дублікаты юбілейнага медаля і пасведчання да яго ўзамен згубленых не выдаюцца.

ЗАЦВЕРДЖАНА

Указ Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь
10.06.2024 № 220

АПІСАННЕ

юбілейнага медаля ”30 год Камітэту дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь“

1. Юбілейны медаль ”30 год Камітэту дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь“ (далей – юбілейны медаль) вырабляецца з металу серабрыстага колеру і мае форму круга дыяметрам 33 мм.

2. На вонкавым баку юбілейнага медаля ў цэнтры размешчаны геральдычны знак – эмблема Камітэта дзяржаўнага кантролю залацістага колеру, пакрыты эмаллю сіняга, чырвонага і зялёнага колераў. Па акружнасці вонкавага боку размешчана стужка з арнамантам, унізе – рэльефны надпіс серабрыстага колеру ”30 год“ у два радкі.

3. На адваротным баку юбілейнага медаля ў цэнтры па вертыкалі размешчаны надпіс ”КАМІТЭТ ДЗЯРЖАЎНАГА КАНТРОЛЮ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ“ у пяць радкоў, унізе надпісу адлюстравана стылізаваная лаўровая галіна, а пад ёй – лічбы ”1994 – 2024“.

4. Усе элементы юбілейнага медаля чаканяцца высокім рэльефам з наступным гальванічным пакрыццём адпаведным колерам. Краі юбілейнага медаля абведзены борцікам.

5. Юбілейны медаль пры дапамозе вушка і кольца злучаецца з пяцівугольнай калодкай, абцягнутай муаравай стужкай цёмна-сіняга колеру шырынёй 24 мм. Пасярэдзіне стужкі вертыкальна размешчаны тры паласы залацістага колеру шырынёй 1 мм кожная. Па краях стужкі справа і злева – падоўжаная паласа чырвонага колеру шырынёй 4 мм.

На адваротным баку калодкі знаходзіцца шпілька для мацавання юбілейнага медаля да адзення.

ЗАЦВЕРДЖАНА

Указ Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь
10.06.2024 № 220

УЗОР

пасведчання да юбілейнага медаля
"30 год Камітэту дзяржаўнага кантролю
Рэспублікі Беларусь"

